

ЛЯОНТ БІЛЬДЗЮКЕВІЧ

Ляонт (Лярон) Леанідавіч Більдзюкевіч нарадзіўся 6 студзеня (па старым стылі) 1895 г. у мястэчку Івянец колішняга Мінскага павета ў сям'і чыноўніка Леаніда Віктаравіча Більдзюкевіча. Беларускі шляхецкі род Більдзюкевічаў, які вядзе сваё паходжанне ад віленскага войта Томаса Більдзюка (першая палова XVII ст.), даў свету нямала вядомых асоб, сярод якіх палітыкі, мастакі, наукоўцы, педагогі.

Выключная ўвага ў сям'і Леаніда Віктаравіча і Марыі Іванаў-

ны Більдзюкевічаў надавалася адукацыі. Ляонт вучыўся ў Івянецкай пачатковай школе, потым намаганнямі бабулі быў уладкаваны ў Мінскую мужчынскую гімназію, дзе праходзіў навучанне за казённы кошт. Пачынаючы з чацвёртага класа, каб здымаць пакой у раёне мінскай Старожоўкі, вымушаны быў падпрацоўваць і даваць прыватныя ўрокі.

У гімназіі Ляонт вывучаў філософскую прапедэўтыку, юрыспрудэнцыю, матэматыку, фізіку, геаграфію, матэматычную геаграфію, гісторыю, славеснасць, а таксама шэраг моў: рускую, царкоўнаславянскую, лацінскую, нямецкую і французскую [9, арк. 7 адв.]. На выпускных экзаменах у гімназіі малады чалавек паказаў нядрэнныя веды: для таго, каб атрымаць сярэбраны медаль, яму не хапіла толькі адной выдатнай адзнакі.

Пасля заканчэння гімназіі ў 1913 г. Ляонт чатыры гады вучыўся на фізічна-матэматычным факультэце Кіеўскага Імператарскага ўніверсітэта Святога Уладзіміра па разрадзе матэматычных навук, дзе «напісаў дыплём чае баданье аднаго з пытаньняў тэорэтычнай мэханікі, якое прызнана “весъма удовлетворительным”, пачаў трymаць дзяржаўные іспыты у фізыко-матэматычнай дзяржаўнай камісіі...» [13, арк. 49]. Частку з іх Л. Більдзюкевіч здаў, аднак у 1917 г. вымушаны быў пакінуць універсітэт і перайсці на педагогічную працу, каб хоць неяк забяспечыць сваё пражыццё. Настаўнічаў у змешанай гімназіі на Кацярынаслáўшчыне, потым у Кіеве – у дзіцячым прытулку, у прафесійнай школе друкарскай справы і ў школе для дарослых [13, арк. 49].

Ляонт Леанідавіч актыўна наведваў лекцыі па педагогічных дысцыплінах і ўлетку 1918 г. скончыў аднагодовыя педагогічныя курсы Кіеўскай вучэбнай акругі для падрыхтоўкі настаўнікаў сярэдніх школ па аддзяленні матэматыкі, а таксама курсы па эканоміцы Кіеўскага камерцыйнага інстытута (1919 г.).

Жывучы ва Украіне, ён не забываў пра свае карані і цягнуўся да беларускай культуры: у 1917–1918 гг. Ляонт уваходзіў у склад кіеўскага беларускага культурна-асветнага таварыства «Зорка», сябрамі якога ў розны час былі Л. Леўшчанка, Л. Галькевіч, Я. і М. Хлябцэвічы, Я. Фарботка і інш. «Зорка» займалася культурна-асветніцкай і літаратурна-выдавецкай дзейнасцю, прапагандуя беларускую культуру і мову.

гандавала ідэі нацыянальнага руху ў асяродку беларусаў-вайскоўцаў мясцовага гарнізона і Паўднёва-Заходняга фронту, праводзіла працу са студэнтамі-суайчынікамі і аказвала ім матэрыяльную дапамогу.

У чэрвені 1919 г. Л. Більдзюкевіч быў запрошаны ў Мінскую школу сліпых у якасці настаўніка-выхавальніка, а з кастрычніка 1919 г. выкладаў геаграфію ў Мінскай беларускай гімназіі.

У час польска-савецкай вайны 1919–1920 гг. Ляонт разам з Янкам Купалам, А. Прушынскім, У. Ігнатоўскім, А. Аўсянікам, Я. Фарботкам, К. Цярэшчанкам, А. Смолічам, М. Кудзелькам і інш. увайшоў у склад Часовага беларускага нацыянальнага камітэта, які ставіў за мэтu згуртаванне і каардынацию дзейнасці ўсіх беларускіх нацыянальных арганізацый для «падняцця нацыянальнага самапачуцця, духоўнай і матэрыяльной культуры беларускага народа, а таксама абароны нацыянальных, культурных і рэлігійных яго інтэрэсаў».

Ляонт Більдзюкевіч добра разумеў дзяржаўную важнасць пे-раводу навучання ў адукатыўных установах на беларускую мову і неабходнасць выпрацоўкі для таго, га нацыянальнай тэрміналогіі па розных галінах навукі, тэхнікі, культуры. Ён удзельнічаў у працы Беларускай школьнай рады Міншчыны, быў адным з пачынальнікаў беларускага тэарэтычнага тэрміназнаўства і сам займаўся тэрміналагічнай працай: Ляонт Більдзюкевіч уваходзіў у кола найбольш актыўных сяброў камісіі пры Мінскім педагогічным інстытуце па распрацоўцы матэматычнай тэрміналогіі.

У 1920 г. Л. Більдзюкевіч апубліковаў падрыхтаваную пад эгідай матэматычнай камісіі «Праграму сыстэматычнага курсу арытмэтыкі і тэрміналёгію», якая была прызначана «даць асновы для вытварэння праграмы сыстэматычнага курсу арытмэтыкі і тэрміналёгіі для беларускай сярэдняй школы» і стала адной з першых спроб стварэння тэарэтычна-аглядавага даследавання ў айчынным тэрміназнаўстве [14, с. 2]. Па інфармацыі беларускага гісторыка У. Ляхоўскага, гэтая праца была выканана сумесна з А. Данілевічам і К. Гадыцкім-Цвіркам пад агульным кірауніцтвам В. Іваноўскага [1]. У праграму ўваходзілі 9 асноўных частак: «Складаньне», «Адыманьне», «Множаньне», «Дзяленьне»,

«Іменныя (мерныя) лікі», «Падзельнасць лікаў», «Звычайныя дробы (дробезі)», «Дзесятковыя (дзесяцёрныя) дробы», «Адносіны (стасункі)». Сістэма тэрмінаў, выкарыстаная аўтарам у гэтых раздзелах, была выгрымана ў адпаведнасці з рэкамендацыямі матэматычнай камісіі Беларускага педагогічнага інстытута.

У артыкуле «Асновы беларускае матэматычнае тэрміналёгі» Л. Більдзюкевіч прапанаваў тэрміны для намінацыі і дэфініцыі «асноўных матэматычных разуменіяў» (каля 470 тэрмінаадзінак для абазначэння паняццяў элементарнай матэматыкі) і зрабіў аналіз некаторых з іх: «Арытмэтыка ў звычайнім разуменіні гэтага слова больш за ўсё мае дачыненьне з *іменнымі* або *мернымі* лікамі. Гэтыя лікі ляпш называць мернымі, бо яны ёсьць рэзультат *вымеру* (або мераньня памеру) вялічыні, пры чым атрымовываюцца розныя значэнні або *вартасць* вялічыні» [5, с. 24].

У шэрагу выпадкаў выбар найбольш прымальных, на думку аўтара, лексем з некалькіх тоесных адбываюцца суб'ектыўна, без належнага навуковага тлумачэння: «Сдаецца, што ляпш ужываць тэрмін *роб*, чым тэрмін *робязь*» [5, с. 24]. Разам з тым многія тэрміны, выкарыстаныя ў артыкуле, утвораны па законах беларускай мовы і падаюцца дастаткова ўдалымі: *аднасклад*, *адымнік*, *дзельнік*, *роб дзесятковы*, *злучэныне*, *зменшанік*, *падзельнасць*, *прамер*, *ічылоднасць* і інш.

У цэлым канцепцыя Л. Більдзюкевіча грунтуеца на тым палажэнні, што «асноўныя матэматычныя разуменіні знаходзяцца ў народнай мове і толькі трэба па старацца іх адтуль узяць; што ж датычыцца больш складаных матэматычных разуменіяў, то тэрміны для іх павінны быць створаны на аснове народнай мовы і толькі ў крайнім выпадку можна карыстацца клясычнымі або чужаземнымі» [5, с. 23]. Такі метадалагічны падыход у асобных пазнейшых працах атрымаў харектарыстыку «заганнага», але, як нам падаецца, на той час зрабіў станоўчы ўплыў на ўесь працэс выпрацоўкі нацыянальнай тэрміналогіі.

У лютым 1921 г. пры навукова-літаратурным аддзеле Народнага камісарыята аддукацыі была арганізавана Навукова-тэрміналагічная камісія ў складзе трох секцый: гуманітарнай, прыродазнаўчай і матэматычнай. Да працы ў камісіі былі прыцягну-

ты спецыялісты па розных галінах науки, якія добра валодалі беларускай мовай, – філолагі, пісьменнікі Янка Купала, Я. Лёсік, М. Байкоў, У. Чаржынскі, фотамастак Л. Дашкевіч, географ М. Азбукін, матэматыкі К. Гадыцкі-Цвірка, Л. Більдзюкевіч, А. Круталевіч, хімік Ч. Родзевіч, біёлагі В. Міхальскі, І. Карапеўскі, інжынер Ф. Бурак. Пазней актыўны ўдзел у працы камісіі прынялі філолагі Якуб Колас, Я. Даля, М. Піятуховіч, С. Плаўнік, юрист М. Гуткоўскі і інш. Як адзначаў С. Запрудскі, «сярод членаў камісіі на момант яе стварэння найбольш падрыхтаванымі да ўкладання науковай тэрміналогіі былі, відаць, матэматыкі Л. Більдзюкевіч і А. Круталевіч» [1].

Агульным вынікам працы матэматычнай секцыі Навукова-тэрміналагічнай камісіі і прыродазнаўчага аддзела Інбелкульта стаў першы выпуск БНТ «Элементарная математика (Арытметика. Альгебра. Геометрия. Тригонометрия. Асновы Аналітычной Геометрыі і Вышэйшага Аналізу)», складзены ў асноўным з тэрмінаў, папярэдне надрукаваных у некалькіх выпусках «Вестника Наркомпроса». Тэрміналогію арыфметыкі апрацавалі Л. Більдзюкевіч і Ф. Бурак, тэрміны па альгебры, аналітычнай геаметрыі і вышэйшым анализе – А. Круталевіч, геаметрычную і трыганаметрычную тэрміналогію падрыхтаваў Ф. Бурак. Першапачаткова аўтары пропанавалі больш за 2 тысячи тэрмінаў, 1200 з якіх былі прыняты па слія абмеркаванняў на секцыі і на агульным сходзе. У выніку тэхнічнай апрацоўкі ў слоўніку кадыфікалася 901 лексема [2, с. 4].

У аснову матэматычнай тэрміналогіі пакладзены слова, існуючыя ў жывой народнай мове (*астача, бок, велічыня, вышиныя, вылічыць, даўжыня, дуга, кірунак, лік, прастора, скрутка, стажок, ступень і інш.*), паколькі «дзяякуючы абстрактнасці матэматычных разуменіяў, такіх чыстых тэрмінаў народная мова мае надта мала» [2, с. 3]. У сувязі з гэтым даводзілася ўтвараць не-алагізмы або запазычваць лексічныя адзінкі з іншых моў. «Нэолёгізмы ўтвараліся выключна на аснове істнующых у жывой мове слоў, згодна з унутраным сэнсам данага тэрміну і з законамі беларускай мовы»: *аднімнік, акружына, ёмістасць, канцовасце, кругавыраз, пазем, прыпростакутная, развязак, расхіл, роў-*

належнабочнік, сярэдніца і інш. Калі ў народнай мове адсутнічалі адпаведныя слова або ўтвораныя неалагізмы былі занадта штучныя ці «даныя тэрміны прынялі ўжо інтэрнацыянальную ахварбоўку», аўтары выкарыстоўвалі запазычаныя найменні: *гіперболя, гомотэтыя, дыферэнцыял, модуль, інтэгral, інтэрполацыя, трапэз, фактарыял* і г. д. [2, с. 3–4].

Такім чынам, выданне было арыентавана на рэсурсы беларускай мовы, аднак у асобных выпадках («як компроміс пры асабліва спрэчных тэрмінах») прапаноўваліся дзве тэрмінаадзінкі – інтэрнацыяналізм і наватвор: *аксіома, пэўнік; дырэктывы, кіраўніцы; дыскрымінант, адрознік; сымэтрыя, суразмернасьць; сэктар, вырэзак; цэнтр, асяродак; сымбаль, знак; ромб, сукосьнік; квадрант, чвэртка* і інш.

У трэцім выпуску БНТ «Беларускай навуковай тэрмінолёгіі» Л. Більдзюкевіч на аснове тых жа прынцыпаў апрацаваў беларускія касмаграфічныя тэрміны і найменні нябесных цел [3].

У 1920-я гады Ляонт Леанідавіч переклаў на беларускую мову некалькі зборнікаў арыфметычных задач (дапаможнікі М. Шапашніка, М. Вальцева – 1921 г., а таксама двухтомнік С. Валасковіча – 1922 г.), неаднаразова выступаў у часопісе «Вестник Наркомпроса» з рэцэнзіямі на падручнікі. Прыйярытэтную ўвагу ва ўсіх гэтих публікацыях ён надаваў моўнаму афармленню специяльнай лексікі.

Сямейнае жыцце Ляонта Леанідавіча складвалася ўдала. У Мінску ён у 27-гадовым узросце ажаніўся з Марыяй Людвікаўнай Раманоўскай. Насляд вяселля маладыя людзі вырашылі аб'яднаць свае прозвішчы: Більдзюкевіч-Раманоўскія. Аднак пазней пакінулі толькі першую частку, паколькі падвойныя прозвішчы лічыліся «дваранскімі», а гэта ў таталітарным грамадстве было небяспечна [7].

Праз год сям'я пераехала ў Бабруйск, дзе Ляонт уладкаваўся працаваць у педтэхнікум, а яшчэ пазней – у Рагачоў. Там Більдзюкевічы знялі дом з няявлікім садам, трymалі гаспадарку, а Ляонт Леанідавіч з 1926 г. выкладаў у Рагачоўскім педтэхнікуме.

Разам з НЭПам прайшоў і адносны матэрыяльны дабрабыт: заробленых грошай на жыцце сям'і з дзецьмі катастрофічна не

хапала, таму Л. Більдзюкевіч пакінуў жонку і дзяцей у Рагачове, а сам у 1930 г. пераехаў у Мінск, дзе быў прыняты па конкурсе выкладчыкам у Інстытут торфу (пасля рэарганізацыі – Беларускі політэхнічны інстытут). Адначасова вёў заняткі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце і педвучылішчы.

У 1932 г. сям'я Більдзюкевіча пераехала ў Мінск, дзе пасялілася ў сваім доме па вуліцы Сляпянской. Каб хоць неяк забяспечыць жонку і дзяцей, Ляонт быў вымушаны працаўаць па 12–14 гадзін у суткі.

Нястачнае, але больш-менш спакойнае жыццё Більдзюкевіча закончылася 20 чэрвеня 1938 г., калі Ляонт Леанідавіч, бацька чацвярых дзяцей, быў арыштаваны НКУС БССР па сфабрыкаванай справе «Саюза вызвалення Беларусі». Па афіцыйнай версіі «У 1926 годзе на тэрыторыі БССР нацыяналісты стварылі антысавецкую паўстанцкую арганізацыю з цэнтрам у Мінску, ...якая атрымала найменне *Саюз вызвалення Беларусі* (СВБ). Яна мела філіялы ў Віцебску, Полацку і іншых гарадах Беларускай ССР... Агентурнай распрацоўкай і следствам па справе *Саюза вызвалення Беларусі* выяўлена, што праграма гэтага варожага падполля была накіравана на лквідацыю заваёў Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі і аднаўлення ў рэспубліцы ўлады памешчыкаў і капиталістаў» [4, с. 14].

Па гэтай жа справе, акрамя Л. Більдзюкевіча, з 1930 г. па 1952 г. праходзілі відомыя беларускія навукоўцы і грамадскія дзеячы М. Азбукін, А. Бабарэка, М. Байкоў, А. Баліцкі, П. Бузук, І. Бялькевіч, М. і Г. Гарэцкія, У. Дубоўка, У. Ігнатоўскі, М. Ка-спяровіч, В. Ластоўскі, Я. Лёсік, С. Некрашэвіч, А. Смоліч, Б. Эпімах-Шыпіла і інш., многія з іх былі рэпрэсаваныя.

Ляонт Леанідавіч год знаходзіўся пад следствам у мінскай турме, а 15 жніўня 1939 г. асобай нарадай пры НКУС быў асуджаны па 58 артыкуле за «антысавецкую агітацыю» як «удзельнік контррэвалюцыйнай нацыяналістычнай арганізацыі» на 5 гадоў выпраўленча-працоўных лагераў у Магадане [12, с. 187].

Адзіны ліст Л. Більдзюкевіча, які атрымала ў гэты перыяд жонка Марыя Людвікаўна, прасякнуты клопатам пра сям'ю і надзеяй на перагляд справы (на мове арыгіналу):

«Гор. Владивосток, 7/XI 39 г.

Дорогая моя женка!

Я прыбыл сюда 5/XI, здоров, самочувствие хорошее. В ближайшие дни буду направлен в бухту Ногаево в гор. Магадан, а оттуда в Колымский край.

Как твое здоровье и здоровье детей? Как идет их учеба?

Получила ли ты облигации по моей доверенности тебе от 19/IV 39 г., мою зарплату по двум доверенностям от 29/VII 39 г., радиоприемник, фотоаппарат и квитанцию сберкассы на облигации по доверенности от 13/IX 39 г.?

Если тебе не будет затруднительно, то наведи письменно справки, получены ли адресатами мои заявления, посланные мною из Минской и Борисовской тюрьмы, а именно: 1) два заявления Военному Прокурору № 452 (гор. Минск) от 25/VI 39 г. и 5/IX 39 г. о возвращении патефона с двумя альбомами и пластинкой к нему, одно заявление Главному Прокурору Р.К.К.А. в гор. Москву от 12/X 39 г. с той же просьбой, посланное мною из Борисовской тюрьмы, 2) два заявления Верховному Прокурору С.С.С.Р. (гор. Москва) от 15/VIII 39 г. с просьбой о пересмотре моего дела.

Дорогая моя! Напиши, как тебе живется, передай мой привет детям и мою просьбу, чтобы они хорошо учились (в частности, чтобы они учились, если возможно, музыке), передай мой привет твоей матери, другим твоим родным и моей сестре.

Любящий вас Леонидович Бильдзюкевич» [8].

На інфармацыі Міністэрства ўнутраных спраў СССР Л. Більдзюкевіч памёр 18 жніўня 1942 г. Да кладная прычына смерці застаецца невядомай. Праз чатырнаццаць гадоў у жніўні 1956 г. ён быў пасмяротна рэабілітаваны трывалам Беларускай вайсковай акругі [8].

Літаратура

1. ARCHE [Электронный ресурс]. – Режим доступу: <http://www.arche.by/by/27/science/2553/>. – Дата доступу: 27.07.2014.

2. Беларуская навуковая тэрміналёгія. – Менск : Інбелкульт, 1922. – Вып. I : Элементарная матэматыка (Арытмэтыка. Альгебра. Гэомэтрыя. Трыгономэтрыя. Асновы аналітычнай Геомэтрыі і Вышэйшага Аналізу). – 50 с.

3. Беларуская навуковая тэрміналогія. – Менск : Інбелкульт, 1923. – Вып. 3 : Гэографічны і

ЛЯОНТ БІЛЬДЗЮКЕВІЧ

космографічныя тэрміны і назовы нябесных цел. – 89 с.

4. Белорусские буржуазные националисты : учебный материал / сост. В. М. Бойченко и П. П. Ерёмин. – М. : Редакционно-издательский отдел Высшей школы КГБ при Совете Министров СССР, 1957. – 53 с.

5. Більдзюкевіч, Л. Асновы беларускае матэматычнае тэрміналёгі / Л. Більдзюкевіч // Школа и культура Советской Белоруссии : Беларускі аддзел. – 1921. – № 1–2. – С. 23–27.

6. Більдзюкевіч, Л. Новыя беларускія выданьні / Л. Більдзюкевіч // Вестник Народного Комиссариата Просвещения : Беларускі аддзел. – 1922. – № 7–8 (вып. 9–10). – С. 32–35 ; Більдзюкевіч, Л. Новыя беларускія падручнікі / Л. Більдзюкевіч // Вестник Народного Комиссариата Просвещения : Беларускі аддзел. – 1922. – № 9–10 (вып. 11–12). – С. 23–25.

7. Генеалогический форум ВГД [Электронный ресурс]. – Рэжым доступу: http://forum.vgd.ru/1001/40460/0.htm?a=stdforum_view&o=. – Дата доступу: 04.11.2016.

8. Генеалогический форум ВГД [Электронный ресурс]. – Рэжым доступу: http://forum.vgd.ru/1001/40460/10.htm?a=stdforum_view&o=. – Дата доступу: 27.07.2014.

9. Дзяржаўны архіў г. Кіева. – Ф. 16. – Воп. 464. – Спр. 874.

10. Ляхоўскі, У. Ад гоманаўцаў да гайсакоў: чыннасць беларускіх маладзёвых арганізацый у 2-й палове XIX ст. – 1939 г. / У. Ляхоўскі. – Беласток – Вільня : Беларускае гістарычнае таварыства : Інстытут беларусістыкі, 2012. – 483 с.

11. Ляхоўскі, У. Імёны вядомыя і невядомыя... / У. Ляхоўскі // Снакамітая мінчане XIX–XX стст. : матэр. [чацвёртай] Беларуска-Польскай навуковай к'ячферэнцыі, Мінск, 17 лістапада 2007 г. / Польскі Інстытут у Мінску ; рэдкал.: А. Ф. Вялікі і З. І. Бінніцкі (навук. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выд. В. Хурсік, 2007. – С. 137–157.

12. Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі (1794–1991) : энцыклапедычны даведнік : у 3 т. – Мінск, 2004. – Т. 3, кн. 1: Абакановіч – Кучынская. – 534 с.

13. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (ЧАРБ). – Ф. 221. – Воп. 2. – Спр. 16 а.

14. Праграма систэматычнага курсу артыцэтыкі і тэрміналёгія / апрацаваў Леонт Більдзюкевіч. – Менск : Друкарня Я. Грынблята, 1920. – 15 с.

АНТОН КАРЗОН

У любой галіне чалавечай дзейнасці ёсць асобы, якія зрабілі больш, чым ведаюць пра іх. Адна з такіх асоб – Антон Сямёнаўіч Карзон, беларускі мовазнавец, педагог, арганізатор навукі.

Звестак пра яго жыццё і дзейнасць няма ні ва ўнікальным бія-бібліографічным даведніку М. Булахава «Восточнославянские языковеды» (1976–1978 гг.), ні ў працы І. Германовіча «Беларускія мовазнаўцы» (2006–2008 гг.), ні ў галіновай энцыклапедыі «Беларуская мова» (1994 г.), ні нават у «Беларускай энцыклапедыі» ў 18 т. (1996–2004 гг.). Разам з тым якраз на плячах гэтага чалавека ляжала адказнасць за стварэнне першых пасляваенных падручнікаў для школьнікаў і па арганізацыі выкладання лінгвістычных дысцыплін у Мінскім дзяржаўным педагогічным інстытуце. Менавіта ў гэтай навучальнай установе пасля вызвалення